

# Жамчужыны Усходу

Маштабная аднайменная выставка ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі заклікана пазнаёміць нас з усходніяй культурай, яе традыцыямі і своеасаблівасцю.



## Вікторыя Харытонаўа

**У** экспазіцыі — жамчужыны ўсходняй культуры, традыцыйнае кітайскае і карэйскае выяўленчае і дэкаратыўнае мастацтва. Прадстаўлены творы, выкананыя ў традыцыйных тэхніках: кітайскі жывапіс гунбі, карэйскі жывапіс мінхва, акварэльны магуфа, се-і і мастацтва каліграфіі. Аўтары работ прытымліваюцца традыцый і пераасэнсоўваюць іх у кантексле сучаснасці, дзеляцца сваім бачаннем, інтэрпрэтацияй, успрыманнем старажытнага мастацтва. Імператарскі жывапіс гунбі («дбайні пэндзаль») — прывілея прыдворных мастакоў — зарадзіўся 2000 годаму тады, а росквіту дасягнуў у VII—XII стст. Тэхніка прадугледжвае выкананне тушшу контуру малюнка, кожная з ліній якога напоўнена глыбокім сэнсам і выканана паводле строгіх канонаў. Якасць лініі, яе дакладнасць і «сіла» — найзначнейшая каштоўнасць работ. Контур запаўняецца мінеральнымі фарбамі шматлікімі тонкімі празрыстымі пластамі — часам да 50 і больш. Работа выконваецца на рыхлай паперы або шоўку. Творы атрымліваюцца нібыта жывыя, вельмі реалістычныя і ў той жа час дэкаратыўныя. У экспазіцыі прадстаўлены таксама адбіткі імянных пячатак, матэрыялы і пэндзлі, якія выкарыстоўваюцца для працы ў гэтай тэхніцы.

Некалькі работ выкананы і ў пазнейшым стылі — магуфа, «бяскосным», або бясконтурным, гунбі». У ім, наадварот, вельмі рэдка сустракаецца контур, зроблены тушшу, часцей ён пазначаецца прасветамі паміж запоўненымі фарбамі элементамі. Стылю магуфа ў адрозненне ад гунбі не ўласціва мноства пластой, робіцца ўсяго адзін-два. Звонку праца нагадвае акварэль. Пералівы адценняў, паветраная і багатая колеравая гама, хуткасць выканання — вось тое, што дорыць адчуванне подыху і загадкавай прыгажосці прыроды. Магуфа нагадвае знаёму беларускаму гледачу акварэль.

Вытанчаны карэйскі жывапіс мінхва — упадабаная традыцыя «дробнай» карэйскай шляхты, ён дастаткова малады ў парайнанні з гунбі. Найбольшага росквіту «народны жывапіс» дасягнуў у XIV—XIX стст.



2



3

Мінхва адлюстроўваў запыты і інтарэсы сярэдняга саслоўя і простага народа. Жывапіс адрозніваецца спрошчанымі формамі і недэталізаванасцю, уражвае яркімі, чыстымі, светлымі фарбамі. На працягу доўгіх стагоддзяў мінхва напаўняў сваёй прыгажосцю, гумарыстычнасцю і

сатырычнасцю жыццёвую прастору карэйца.

Каліграфія — аснова адукаванасці і заможнасці ва ўсходніх традыцыях — прадстаўлена ў экспазіцыі знакавымі фразеалагізмамі кітайскай і карэйскай культуры. Неверагоднае мастацтва налічвае больш за 5000 гадоў. Эфектная форма жывапісу з разнастайнасцю стыляў і багаццем форм з'яўляецца не толькі пісьмовай мовай, але і інструментам выяўлення ўнутранага свету мастака. «Чатыры каштоўнасці вучонага» — менавіта так называлі абязьковыя прадметы адукаванага чалавека Усходу, які павінен быў валодаць мастацтвам каліграфіі. Пэндзаль, папера, туш і тушачніца — прадметы, без якіх не абыходзіліся паэты, мастакі, каліграфы, вучоныя, філосафы.

Се-і («вольны пэндзаль») — эмацыйнальны жывапіс паэтаў і філосафаў, імклівы штрыхавы малюнак, які распавядае пра асацыяцыі, перажыванні, парывы аўтара, уражанні ад аб'екта, што яго натхніў. Се-і на адным дыханні перадае саму сутнасць прадметаў у свабоднай форме, настрой, знарок перабольшвае асобныя дэталі. Се-і ўмацоўваў свае пазіцыі з XII стагоддзя, з цягам часу зарэкамендаваў сябе як сапраўднае майстэрства інтэлектуалаў, як стыль жывапісу, які патрабуе тонкага ўспрымання рэчаіннасці, далікатнага разумення паўтонаў і сэнсавых адценняў. Асобнае месца ў экспазіцыі займае серыя «8 цнотай». Традыцыя дэкаратыўна стылізаванай выявы кітайскіх іерогліфаў прадугледжвае дапаўненне іх выявай раслін, птушак, жывёл, рыб, міфічных істот. Такія кампазіцыі — мунчада — змяшчаюць іерогліфы і вобразы, звязаныя з асноўнымі канфуцыянскімі цнотамі, фундаментальнымі маральна-этычнымі прынцыпамі. Серыя выканана мастакамі каліграфіі і жывапісу Юй Вэй і Наталляй Клепікавай.

Вераванні жыхароў Усходу — будызм, канфуцыянства, даасізм — знайшли прыкметнае адлюстраванне ў кожным з напрамкаў. Асноўныя тэмы работ — кветкі і птушкі, пейзаж. Сюжэты дэманструюць адзінства чалавека і прыроды, сувязь часоў і пакаленняў. Адметна, што жывапіс глыбока сімвалічны, работы поўняцца таямнічымі сэнсам, падтэкстам, якіх не зразуменець без валодання знакавай сістэмай і культурнымі традыцыямі Кітая. Кож-

най з работ уласціва цэласнасць ліній і формы, лаканічнасць і яснасць кампазіцыі, вытанчаная мова вобразу, бясконцая гармонія, адуховленасць і натуральнасць. Творы здзіўляюць карпатлівым выкананнем, усходнім каларытам выяў і сюжэтаў, своеасаблівасцю бясконцай жывапіснай гармоніі, добразычлівой сімвалікай.

На выставе «Жамчужыны Усходу» прадстаўлены сапраўдныя дыяменты ўсходняга мастацтва, работы знакамітых майстроў, такіх як Лі Чжэ — мастер Інстытута жывапісу ў стылі гунбі Міністэрства культуры КНР, член Усекітайскага таварыства вывучэння жывапісу гунбі; Ту Чжунь — выкладчык традыцыйнага кітайскага жывапісу гунбі, член Саюза мастакоў г. Юнчэн; Чжоў Бін — член Саюза мастакоў Кітая, член Навуковага таварыства жывапісу гунбі Кітая. Значная частка экспазіцыі — работы Маскоўскага клуба аматараў кітайскага жывапісу гунбі: прэзідэнта клуба Юліі Талмачовай і віце-прэзідэнта Аксаны Шаровай, члена клуба Наталлі Клепікавай — выкладчыцы курса кітайскага жывапісу гунбі пры навукова-адукацыйным цэнтры «Яацянь» (Мінск) — і яе вучаніц. Экспануеца каліграфія Юй Вэя — выкладчык кітайскай мовы і каліграфіі Інстытута Канфуцыя Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, работы ў тэхніцы се-і Кацярыны Марціненскай, выкладчыцы курса традыцыйнага кітайскага жывапісу пры Рэспубліканскім інстытуце кітаязнаўства імя Канфуцыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, і яе слухачак.

Аб усходнім мастацтве кажуць, што яго трэба ўмесьці «чытаць». Вядомы кітайскі пейзажыст Го Сі (каля 1020 — 1090) у трактаце «Пра жывапіс» слушна заўважыў: «Паэзія — гэта пазбуйлены формы жывапісі, а жывапіс — гэта паэзія, якая вынайшла форму». Выставу «Жамчужыны Усходу» можна справядліва назваць жывапісным паэтычным выданнем пра кітайскую і карэйскую культуры, іх традыцыі, пра гісторию і жыццёвую краін, пра застылую ў образах, увасобленую ў метафарах усходнюю мудрасць і прыгажосць. ■

1 ▪ Наталля Клепікава. Туман у гарах (скрутак). Гунбі. Рысавая папера. 2023.

2 ▪ Лі Чжэ. Пілоні. Гунбі. Рысавая папера. 2023.

3 ▪ Наталля Клепікава. Вернасць, адданасць. Мінхва. Рысавая папера. 2023.